



# Навіны

РАДАЎ БЕЛАРУСКАГА НАРОДНАГА ФРОНТУ "АДРАДЖЭНЬНЕ"

нумар 7

верасень 1999 г.

## «Праўдзівы» зъезд усё ж адбыўся

У выкананьне загаду Зянона Пазняка аб скліканьні 26 верасня IV Зъезду Партыі БНФ група ягоных прыхільнікаў правяла ў гэты дзень сход, на якім узялі сабе новую назву, статут, праграму, сымболіку і абраў сабе кіраўніцтва.



Апошняя вэрсія назвы арганізацыі «Кансэрватыўна-хрысьціянская партыя Беларускі Народны Фронт» нарадзілася раніцай 26 верасня ў тэлефоннай размове Юрыя Белен'кага з Зянонам Пазняком і ў той жа дзень была зацверджана на Зъездзе (88 – «за», 29 – «супраць», 13 – «устрымаліся»). Папярэдняя ж прапанова старшыні БНФ — «Кансэрватыўная партыя Беларускі Народны Фронт» — галасавалася ў якасці прапановы Анатоля Крыварота (35 – «за», 54 – «супраць», 40 – «устрымаліся») і разам з прапановай Яўгена Куліка пакінуць старую назву «Партыя БНФ» (22 – «за», 79 – «супраць», 18 – «устрымаліся») не набрала большасці дыбы адхіленая.

Паводле паведамлення старшыні мандатнай камісіі Віктара Кароліка, на Зъезд быў вылучаны 208 дэлегатаў, 141 зарэгістраваўся, паўнамоцтвы 140 быў пачыверджаныя, адзін быў зарэгістраваны памылкова.

Мікола Крыжаноўскі зачытаў спрэваздачны даклад старшыні Партыі БНФ Зянона Пазняка (гл. стар.3). Потым, пасля настойлівых прапановаў Юрыя Белен'кага, які вёў сход, дэлегаты прагаласавалі за прадастаўленыя слова в. а. старшыні Партыі БНФ Лявону Баршчэўскому як простаму сябру партыі, бо ён не зareгістраваўся ў якасці дэлегата гэтага Зъезду

(большасць – «за», 11 – «супраць», 8 – «устрымаліся»). Спавешчаньне кіраўніка партыі ў Беларусі трох апошніх год прагучала на Зъездзе скарочана, паколькі дэлегаты не пажадалі даць на гэта патрэбны час. «Навіны БНФ» гэты текст друкуюць поўнасцю (гл. стар.5).

Пасля гэтага быў зацверджаныя пратокол мандатнай камісіі гэтага Зъезду і зачытаная на першай сесіі VI Зъезду руху БНФ «Адраджэнье» справаздача рэвізійнай камісіі БНФ. Апошняя была зацверджана ў якасці справаздачы рэвізійнай камісіі Партыі БНФ.

Далей дэлегаты прагаласавалі за даручэнне Юрыю Белен'каму атрымаць у Мінісцерстве пасьведчаньне аб перарэгістрацыі Партыі БНФ, унеслы прапанаваныя Зянонам Пазняком зьмены ў Статут і сымболіку, прынялі назну арганізацыі (рашэнне аб удакладненні назвы).

Адбыліся выбары кіраўніцтва Кансэрватыўна-хрысьціянскай партыі БНФ. Дэлегаты Зъезду старшынём партыі абраў Зянона Пазняка (131 – «за», 0 – «супраць») і ягоных намеснікаў – Міколу Анцыповіча (130 – «за», 1 – «супраць»), Юрыя Белен'кага (131 – «за», 0 – «супраць»), Сяргея Папкова (122 – «за», 9 – «супраць») і Ўладзімера Старчанку (131 – «за», 0 – «супраць»). Быў абраны Сойм у складзе 45 чалавек. Пропанаваны Сярге-

ем Папковым кандыдат Станіслаў Суднік набраў менш за ўсё галасоў і ў склад Сойму не прайшоў.

Са спасылкай на патрабаваньне Міністру кіраўніцтва партыі вынесла на Зъезд рашэнне аб пераўліку сябrou і структураў гэтай арганізацыі, якое было падтрымана большасцю галасоў. Сябрам Партыі БНФ пропанавана да 20 каstryчніка пацвердзіць сябrouства ў Кансэрватыўна-хрысьціянской партыі БНФ.

Пасля гэтага вядучы Зъезду Юры Белен'кі нагадаў прысутным пра праўядзенне 30-31 каstryчніка другой сесіі VI Зъезду руху БНФ «Адраджэнье», і была прынятая па пропанове Зянона Пазняка заява «Аб агрэсіі супраць народу Ічкерыі».

Пасля заканчэння Зъезду адбылося паседжаньне Сойму Кансэрватыўна-хрысьціянской партыі БНФ, на якім сфармавана Управа партыі. Адказным сакратаром Управы быў прызначаны Анатоль Крыварот, а сакратарамі – Віктар Каролік, Ўладзімер Раманцоў і Але́сь Чэхольскі.

Як паведаміў «Навінам БНФ» адказны сакратар Партыі БНФ Вячаслав Сіўчык, стаўленне партыі да прайшоўшага 26 верасня Зъезду будзе выпрацавана на Сойме Партыі БНФ, што мусіць адбыцца 3 каstryчніка.

# Прэс-канфэрэнцыя кіраўніцтва Кансэрваторыі-хрысьціянскай партыі Беларускі Народны Фронт

на выніках Зьезду, што адбыўся 26 верасьня 1999 г.

27 верасьня 1999 г., Менск, сядзіба БНФ  
Прысутныя: намеснік старшыні Кансэрваторыі-хрысьціянской партыі БНФ Мікалай Анцыповіч, Юры Белен'кі і Сяргей Папкоў, сакратар Управы Аляксандр Чэхольскі і прэс-сакратар Валеры Буйвал (вядучы).

Стэндаграма прэс-канфэрэнцыі друкуецца зь невялікім скаранчэннем.

**Валеры Буйвал:** — Добры дзень, шаноўныя калегі. Вітаем Вас сёняня на прэс-канфэрэнцыі, прысьвечанай учарашим падзеям, новым перспектывам развязвіцца дэмакратычнага руху нашай краіны, утварэнню партыі — Кансэрваторыі-хрысьціянской партыі Беларускі Народны Фронт. Сёняня перад Вамі выступяць на прэс-канфэрэнцыі намеснікі старшыні гэтай партыі — Папкоў Сяргей Пятровіч, Белен'кі Юры Адамавіч, Анцыповіч Мікалай Васілевіч; гэтаксама сакратар Управы гэтай партыі Чэхольскі Алеся Аляксееўч.

**Юры Белен'кі:** — Шаноўнае спадарства! Адразу хачу сказаць, што сп. Буйвал, на пэўна, абмовіўся — ў нас была ўдакладнена назва партыі. Наша партыя называлася — Партия БНФ. Мы кіраваліся Статутам БНФ «Адраджэнне», і мы ўдакладнілі назуву. Ця пер поўная наша назва гучыць такім чынам: «Кансэрваторыі-хрысьціянская партыя Беларускі Народны Фронт» і, як варыянты, скарочаныя назвы: «Кансэрваторыі-хрысьціянская партыя БНФ» ці «Партия БНФ». Г. зі. трыварыянты — поўная, трошку скарочаная і скарочаная цалкам.

Шаноўнае спадарства! Я б, можа быць, у двух словаах распавёў, як праходзіў зъезд, якія былі матывы правесыі 26 верасьня зъезд, якія яго вынікі. У канцы жніўня адбылася першая сесія Зъезду Беларускага Народнага Фронту «Адраджэнне». Гэта структура зарэгістраваная ў Мін'юсце як грамадзкая арганізацыя. Партия Беларускага Народнага Фронту кіравалася Статутам Беларускага Народнага Фронту «Адраджэнне». У сёняняшній сітуацыі вельмі яскрава высьветлілася патрэба мець менавіта паўнавартасную палітычную партыю. Асабліва гэта прайвілася падчас падрыхтоўкі перамоўнага працэсу паміж апазыцыйнымі партыямі і выканайчай уладай пры пасярэдніцтве АБСЭ. Ад Партиі БНФ у гэтым перамоўным працэсе ўдзельнічаў я і магу з упэўненасцю сказаць, што толькі дзяякуючы таму, што мы ў свой час, я маю на ўвазе Беларускі Народны Фронт «Адраджэнне», стварылі Партию БНФ, хача, вы памятаеце, пад той час яна стваралася больш як «юрыдычны парасон» і было залежана, што яна ствараецца на выпадак, калі ўладамі будуть зыдзейснены крокі на забарону дзеяньня БНФ «Адраджэнне» ў выпадку правядзення выбарчых кампаній, мажеца на ўвазе вылучэнне кандыдатаў у парламэнт і г. д., магчымасць удзельнічаць у выбараах. Але ж жыцьцё паказала, што я не толькі такія перашкоды могуць стаяць на шляху БНФ «Адраджэнне», а, у прыватнасці, ўздел у перамоўным працэсе, дзе дапушчаны былі толькі палітычныя партыі. Той прыклад, калі, чыста па гэтых фармальных прыкметах, была выключана з перамоўнага працэсу сп. Абрамава, якая прадстаўляла беларускае «Яблоко», — гэта сівядчыць яскрава.

Таму вельмі сур'ёзная праца была праведзеная па ўдакладненні Статуту Партиі БНФ, па стварэнні Программы, было прапанавана на разгляд Зъезду дзіве праGRAMмы — Программа-мінімум, першачарговых мераў, і цалкам Программа Кансэрваторыі-хрысьціянской партыі Беларускага Народнага Фронту. Я хачу сказаць, што падчас правядзення Зъезду назва ўдакладнялася, бо ў праекце прапаноўвалася назва Кансэрваторыі-хрысьціянской партыі Беларускі Народны Фронт. Але яшчэ раней, на пасярэднім Зъезьдзе, гучала прапанова, каб яшчэ тады называць Партию БНФ хрысьціянской партыяй. Тады гэта прапанова не атрымала падтрымкі Зъезду, але час ішоў, і ўчора паступіла некалькі прапаноў ад дэлегатаў, ад сяброў Фронту, каб усё ж такі нашую сутнасць, якая ярка засведчана ў нашай Программе менавіта як партыі кансэрваторыі-хрысьціянскага накірунку, — каб яна была адлюстравана і ў назыве. Што Зъезд і засведчыў, хача, можа быць, невялікай перавагай, 88 галасоў усяго было аддадзена за гэтую прапанову, тым ня менш, гэтага было дастаткова, каб поўная назва гучала менавіта так, як я зараз вам прадставіў.

На Зъезьдзе таксама акрамя ўдакладненага Статуту, Программы, была прынята заява па сітуацыі, якая зараз адбываецца ў Ічкерыі, акрамя таго, былі выбраны кірючыя органы партыі, старшыня, ім быў абраны сп. Зянон Пазняк, 4 намеснікі старшыні і Сойм у колькасці 45 асобаў.

**Сяргей Папкоў:** — Шаноўныя калегі! Мы правялі 26 верасьня IV Зъезд Партиі БНФ. Прысутнічала 140 дэлегатаў Зъезду, правамоцны кворум Партиі БНФ з улікам тых зарэгістраваных і прадстаўленых працаколаў на VI Зъезьдзе Беларускага Народнага Фронту. Мы прынялі, ужо Юры Адамавіч сказаў, зъмены ў Статут і прынялі Программу Партиі БНФ.

Раней Программы Партиі БНФ не было. Партия БНФ была створана дзеля ўдзелу ў парламэнцкіх выбараах і дзейнічала толькі падчас выбараў. Таму Программа партыі была агульной з грамадзкай арганізацыяй Беларускі Народны Фронт.

Час нас прымусіў перавесьці Партию БНФ у рэжым сталай працы. І таму прынята Программа і ўдакладнены Статут.

Прынята рашэнне Зъездам, даручэнні зроблены Юрию Адамавічу Белен'каму, аб атрыманні пасьведчання аб перарэгістрацыі Партиі БНФ. Партия БНФ зараз перарэгістраваная, і трэба будзе атрымаць пасьведчанне. Прыняты рашэнні і даручэнні Сойму Партиі БНФ аб спраўджањні ў Мін'юсце парадку рэгістрацыі зъменаў, да паўнення і праграмы Партиі БНФ, і зъмены назвы партыі. Да рэгістрацыі зъменаў назвы партыі ў друку і паўсюль мы дзейнічаем і існуем як Партия БНФ. Да рэгістра-

цыі зъменаў у Статуте і назыве партыі мы ня маєм права выкарыстоўваць гэтых называў. Мы ёсьць Партия Беларускага Народнага Фронту, Партия БНФ да прыняцца гэтых зъменаў.

**Мікалай Анцыповіч:** — Зъезд адбыўся, Зъезд Партиі БНФ. Я хацеў бы адзначыць той момант, што склад дэлегатаў быў даволі прадстаўнічым, шырокая геаграфія — суполкі, рады раённыя і г. Менску, абласных гарадоў, раённых. Самы прадстаўнічы Зъезд па колькасці, па геаграфіі дэлегатаў.

З другога боку, ўдакладненне і тэрміналёгія адносна наймення партыі. Трэба сказаць, што ўжо трошкі мы спазніліся. Маецца на ўвазе, можа, гэта трэба было рабіць гадоў пяць назад.

Чым выклікана такое ўдакладненне? Справа ў тым, што гэтым мы пацвердзім, што мы Эўропа, што мы ў цэнтры Эўропы. Трэба глянуць на рэаліі эўрапейскія, на партыйнае будаўніцтва. Абавязковым элементам партыйнага будаўніцтва ёсьць кансэрваторыі-хрысьціянская партыя. Гэта тыя партыі, якія прадстаўляюць і зь якімі асацыяюцца перамальнасць традыцыяй і трываласць — нацыянальная трываласць, эўрапейская. На Беларусі каб палітра палітычных партыяў была поўная само жыцьцё дыктавала і патрабавала стварэння кансэрваторыі-хрысьціянской партыі. Гэта з аднаго боку.

З другога боку, у назове ёсьць слова «хрысьціянская». Агульна вядома, што XIX ст. — пачатак XX ст. — гэта той перыяд, у каторы ў Эўропе сталі рабіцца нормай хрысьціянска-дэмакратычныя партыі, саюзы, аб'яднанні, хрысьціянска-сацыяльныя партыі і г. д. Асабліва ў час пасля II Сусветнай вайны. Гэта таксама вельмі прадстаўнічая партыйная ніша ў Эўропе, у нас таксама рабіліся нейкія спробы стварэння хрысьціянска-дэмакратычных партыяў, але яны неяк адиадзёнкамі былі.

Вядома, што і Эўропа, і мы кіруемся тым, гэта яя значыць, што клерикализм мусіць паўстаць, гэта яя значыць, што канфэсійная арыентацыя — гэта сівецкае прачытанье хрысьціянства, гэта выкарыстаныне векавечных хрысьціянскіх традыцый і карэляцыя іх з палітыкай. Тым больш, яшчэ адзін момент я хачу адзначыць, што за ўсю гісторыю XX ст. у дачыненіі да нашага народу самай такай уплывовай і прадстаўнічай партыяй была Беларуская хрысьціянская дэмакратыя на чале са Станкевічам, Гадлеўскім. Яна ўзыніла ў траўні 1917 г. у Петраградзе і існавала аж да 1940 г. Пагэту тут таксама ёсьць традыцыі і, здаецца, нам удалося акумуляваць гэта.

**Аляксандр Чэхольскі:** — Я хацеў бы, паважаныя журналісты, зьвярнуць вашую ўвагу на тое, што ў Сойм з 45 чалавек увайшло 25 прадстаўнікоў рэгіянальных арганізацый. Гэта, фактычна, у нас упершыню, і большасць у Сойме складаюць тыя людзі, якія непасрэдна на месцах працуяць з людзьмі, — кіраўнікі арганізацый раённых, гарадзкіх, непасрэдна людзі, якія працуяць у структурах.

ЗАКАНЧЭНЬНЕ НА СТАР. 8

Зянон Пазыняк:

# Папітыка партыі Адраджэнья

(Даклад на IV Зьезд Партыі БНФ)

Паважаныя спадарыні і спадары, шаноўныя фронтавцы – сябры Партыі БНФ, госьці Зьезду. Вітаю вас у Бацькаўшчыне, якая скора будзе свабоднай!

У сваім дакладзе я спынюся на палітычным становішчы і на палітычных задачах Партыі беларускага Адраджэнья.

Тая барацьба, што адбываецца ў Беларусі на працягу апошніх 10-ці гадоў, гэта ёсьць змаганьне за адраджэнье Беларускай ідэі, за існаваньне беларускай нацыі, за съцвярдженіе незалежнай беларускай дзяржавы. У гэтым сутнасць. Усё астатніе альбо выяўляе гэтую сутнасць, альбо супроцьпастаўляеца ёй. Прытым у розных формах: ад акупацыйнага рэжыму да каляніяльнай дэмакраты.

Беларускі нацыянальна-вызвольны рух ёсьць дэмакратычны рух і па сваіх ідэях, і па рухаючых сілах. Але істотна ўбачыць, што ворагі беларушчыны ствараюць дэмакратычныя фантомы і імкнуща ізаляваць нацыянальна-вызвольны рух у асобную сферу палітыкі, а потым сьпіхнуць на пэрыферию і — ліквідаваць.

Гэта не ўдавалася і немагчыма было зрабіць да апошняга часу, пакуль не ўсталявалася дыктатура і не падзялілася ўладная намэнклятура, не стварылася намэнклятурная апазыцыя. Пачаўся працэс узаемадзеяння і дыферэнцыяцыі як у асяродзьдзі намэнклятурных апазыцыянераў, так і ў асяродзьдзі БНФ.

Пераход намэнклятурных апазыцыянераў на беларускую нацыянальна-вызвольную пляцформу меў дэкларацыйны характар. Толькі некалькі чалавек наблізіліся да адраджэнскага разуменія і адстойвання беларускіх нацыянальных задачаў. Астатнія засталіся ў палоне старой каляніяльнай ідэалёгіі і чужародных поглядаў на галоўныя каштоўнасці нацыі.

Тым часам у асяродзьдзі БНФ працэсы канвэргенцыі набылі разбураныя рысы, узманиўся канфармізм, скрыты і адкрыты переход на пляцформу намэнклятурна-дэмакратычнай апазыцыі, пад лёзунг «объединенія демократических сил», сэнс якога – у падпісадкаваны Народнага Фронту палітыцы каляніяльнай апазыцыі, у выкарыстаны структурнай сілы БНФ для змены дзяржаўнага кіраўніцтва і вяртаньня да ўлады намэнклятурных апазыцыянераў коштам (ці прынясеньнем у ахвяру) прынцыпаў беларускага нацыянальнага Адраджэнья.

У 1997 годзе на V Зьездзе БНФ, пасля нашага адноснага посьпеху ў стрыманыні расейскай палітыкі «інтэграцыі», я падбязна аналізаваў гэтую ситуацыю і пропанаваў развіваць канцепцыю Беларускага вызвольнага руху. Што адбывалася потым, як змагаліся супраць гэтай ідэі, як з'яўляліся розныя хартыі ды шараметы (цяпер гэты агент выступае разам з Няўзоравым за перамогу рускага «аружыя» на Каўказе), як расслойвалася і канфліктавала кіраўніцтва Фронту, — усяму гэтому вы былі съведкамі. Але трэба адзначыць галоўнае. Ідэя і арганізацыя Беларускага вызвольнага руху была затарможаная не настолькі звонку, колькі ўнутры, у кіраўніцтве БНФ. І гэта

было непасрэдным вынікам канвэргенцыі, беспрынцыпнага супрацоўніцтва з каляніяльнай апазыцыяй, ростам канфармізму і пераарыентациі каштоўнасцяў.

Нарыў лопнуў у траўні гэтага году, пасля правалу правакацыі з фальсифікацыяй галасавання на выбарах Прэзыдэнта. Тут і адчынілася бездань, перад якой стаяў Фронт, выявілася цана супрацоўніцтва з каляніяльнай намэнклятурай. Менавіта тут адбываўся маральны выбар і рэзультат падзел у арыентацыі палітычных каштоўнасцяў. Не падважваеца воля, свобода, дэмакратыя, незалежнасць Беларусі, але нівелюеца Адраджэнне, разыходзяцца шляхі дасягнення мэты і мэтады змаганьня за съветскую ідэалы.

Травеньскія выбары Прэзыдэнта яскрава паказалі рознасць шляхоў у Фронце і залежнасць выніку ад выбару шляху. Гэта мэтадалягічная аксыёма вядомая ўжо тысячам гадоў і адлюстраваная ў калектывнай памяці чалавечства. Але, пэўна, пакуль існуе чалавечая гісторыя, людзям наканавана на ёй вучыцца.

Вядома, лепш было б, каб мы здолелі вучыцца на чужым вопыце і чужых памылках. Але калі ўжо здарылася вучыцца на сваіх памылках, то трэба сапраўды вучыцца, а не займацца самаашуканствам, не хаваць галаву ў пясок.


Падзел адбываўся. Падзел існуе. Наша задача – захаваць, сабраць і злучыць усе здаровыя беларускія адраджэнскія сілы Фронту. Крокам да гэтага злучэння павінна стаць арганізацыяне і ідэйнае ўмацаванье палітычнай партыі Беларускага Народнага Фронту.

\*\*\*

У гісторыі БНФ, на які ўвесь час градам сыпаліся каменьні непрыяцеляў Беларусі, мы ўжо перажывалі магутны стрэс, які адбіўся на нашых структурах. Гэта было ў канцы 1990 года, яшчэ за часы непадзельнага панавання КПСС і КГБ. Тады, 7 лістапада, у дзень юбілею камуністычнага прапаратору, Беларускі Народны Фронт арганізаваў першую ў СССР грандыёзнную антыкамуністычную дэмантрацыю ў Менску. Звыш 30 тысячай фронтавцаў і прыхільнікаў Фронту прыйшлі калёнай праз увесь праспект Леніна з антыкамуністычнымі лёзунгамі, скандуючы: «Далоў камунізм!», «Далоў КПСС!», «Далоў Савецкі Саюз!». На плошчы Леніна перад Домам ураду адбыўся антыкамуністычны мітынг, у час якога з босем, перамагаючы нападзеніе міліцыі, да падножжа помніку Леніна былі скінутыя «дары камунізму»: пудзіла ГУЛАГу, калючы дрот, расстрэльныя мішэні НКВД, фуфайкі экаў, сымбалічныя шыбеницы і крывавыя партрэты бальшавіцкіх катаў, лёзунгі камунізму.

Мы вярнулі ім іхнія «заваёвы сацыялізму». Гэты сімвалічны акт ачышчэння і сам факт антыкамуністычнай дэмантрацыі, замест традыцыйнай савецкай «демонстрацыі трудящихся», нанеслі моцны ўдар па камуністычных уладах у Беларусі.

Але камунізм яшчэ трymаўся. Такой пропагандысцкай істэрыкі супраць БНФ,



такога татальнага напору, такога шаленства і псыхозу супраць нас я ня памятаю за ўсю гісторыю Фронту. Супраць БНФ была мабілізаваная ўся дзяржаўная машына, уся камуністычнай партыі, усе сілы і запасы і ўсе пропагандысцкія рэсурсы.

І здавалася, што Фронт «пасыпаўся», пачалі выходзіць зь яго шэрагаў розныя «дэмакратычныя камуністы», барацьбіты за перабудову і сацыялістычную справядлівасць, змагары за Леніна супраць Сталіна, за дэмакратию ў СССР і проста выпадковыя людзі, сярод якіх нават савецкі прафэсар Акулаў быў прыхільнікам БНФ і разносіў ушчэнт намэнклятуру КПСС. «Гэта памылка, — крычалі мне ў очы, — Пазыняк разбурае Фронт! Гэта правал! Ня трэба было такай дэмантсацыі!»

У сакавіку 1991 года на II Зьездзе БНФ я казаў, што гэта не памылка і не паражэнне, а найвялікшая перамога, якая ўвойдзе ў гісторыю барацьбы з камуністычнай уладай і ўмацуе Беларускі Народны Фронт.

Так яно і сталася: сплылі «дэмакраты за перабудову», спадарожнікі і змагары за паляпшэнне сацыялізму. Прышлі новыя съедамыя людзі, антыкамуністы. Беларускі Народны Фронт палітычна кансалдаваўся і сапраўды стаў беларускім нацыянальна-дэмакратычным рухам.

Нешта падобнае мы назіраем цяпер. Настаў момант ісцінны, момант выбару. Трэба прыняць яго з разумам і згуртаваць вакол Партыі БНФ усё здаровае, моцнае і дзеяздольнае, каб гэты выбор стаў чыннікам сілы нашай Партыі і грунтам для ўмацавання Беларускага Народнага Фронту. Умацаванная Партыя БНФ павінна стаць палітычнай асновай Фронту, якая злучыць вакол сябе і прыцягне ў свае шэрагі беларускія адраджэнскія сілы. Наша апрышча – гэта тыя паўтара-два мільёны съедамых беларусаў, якія вераць Фронту і Беларускай ідэі. І мы ня можам не апраўдаць іх давер.

працяг на стар. 4

Зянон Пазыняк:

# Папітыка партыі Адраджэнья

## пачатак на стар. 3

Беларуская нацыянальная ідэя вымагае не толькі шырокага вызвольнага руху, але і моцнай палітычнай арганізацыі.

Я прапанаваў нашым фронтайскім «прагматыкам» некалькі варыянтаў захавання адзінства Фронту. На жаль, усё было адкінута, а ў адказ – не прапанавана нічога, не выяўлена ўвогуле ніякіх ідэяў па арганізацыі БНФ пасля траўненскага падзе-лу. Адзінай задачай, якую яны паставілі перад сабой і перад Фронтам – з'янць старшыню БНФ, выключыць мяне з прафесійнай палітыкі. Навошта гэта захацелі зрабіць мае калегі, якія самі такай палітыкай не займаюцца, мне з майм ідэйным «прагматызмам» – да канца не зразумела.

Можна было б, на мой погляд, арганізація скардынаваную працу Фронту і Партыі Фронту на ўзоруні кааліцыйнай каардынацыі ў кіраўніцтве і паяднаннія асобных структураў (мой ліст ад 8-га жніўня). Аднак прапанова не была ўспрынята, і ў адказ пачулася абвінавачваныні ў расколе.

Такая рэакцыя, а таксама шэраг іншых дзеянняў, артыкулаў і інтэрвю ў антыфронтайскім друку, выпуск сумніцельных лістовак на рускай мове аб «новай волні», дзе нашыя прагматыкі паказаны ў атачэйні В. Ганчара, і іншыя папулісцкія заявы пераканалі мяне, што мы маем справу з даволі бе-задказнай пазыцыяй. Магчыма, тут зьбег аbstавінаў, і ўсё выглядае ня так кепска, але ўсё гэта, тым ня менш, абавязвае нас цяпер выразна, моцна і зразумела засвядчыць беларускую адраджэнскую фронтайскую пазыцыю, структурна арганізаваць яе ў моцнай палітычнай партыі і паставіць у аснову систэмнай арганізацыі Фронту.

Як будзе выглядаць умацаваная систэма БНФ, мы вырашым на 2-м паседжанні VI Зыезду Фронту, дзе нам засталося абраць Сойм і намеснікаў старшыні.

12-га верасня ў лісьце «Беларуская сіла – у палітычнай арганізацыі» я прапанаваў для абмеркаванья прыблізную схему адзінай систэмы БНФ з узмоцненай роллю Партыі. Мяркую, што пасля гэтага Зыезду ў нас яшчэ будзе час абмеркаваць, удакладніць дэталі і падыходы фронтайскай арганізацыйнай систэмы.

\*\*\*

Сябрам Партыі БНФ прапанавана разгледзець папраўкі і дадаткі ў Статут. Яны ня маюць, як вы заўажылі, кардынальнага харектару, але накіраваныя на то, каб умацаваць арганізацыю і паставіць яе на добры партыйныя грунт.

У прэамбуле адзначана, што Партыя Беларускага Народнага Фронту – гэта палітычная партыя, якая грунтуетца на ідэалёгіі Беларускага Адраджэння і народна-кансэрватыўных каштоўнасцях беларускай палітычнай культуры, ажыццяўляе сваю палітычную праграму шляхам пропаганды ідэй і ўзделу ў фармаваныні канстытуцыйных органаў дзяржаўнай улады Беларусі.

Партыя БНФ виступае за добрае ўладкаваныне грамадзства на прынцыпах дэмакратыі і гуманізму, за культурна-нацыянальнае адраджэнье беларускай нацыі, за

развіццё беларускай культуры ды культуры ўсіх нацыянальных мяншыніяў Беларусі.

Галоўная мэта партыі БНФ – усталяваньне дэмакратычнага грамадзства і пабудова моцнай беларускай дзяржавы.

Мы асабліва падкрэсліваем нашу сувязь, пераемнасць і адзінства з Беларускім Народным Фронтом, адзначаем, што Партыя БНФ увасабляе палітычную лінію Беларускага Народнага Фронту «Адраджэнне», ажыццяўляе палітычныя палажэнні праграмы БНФ і з'яўляеца ягонай ідэйнай, палітычнай і арганізацыйнай самастойнай асновай. Партыя БНФ признае за сабой усю гісторыю Беларускага Народнага Фронту і бяро на сябе адказнасць за ўсю ягоную палітыку, усю дзейнасць і дакументы, ад пачатку існаванья БНФ. У выпадку спынення дзейнасці БНФ з'яўляеца ягонай пераемніцай.

Дбаючы пра пабудову дэмакратычнага грамадзства і моцнай беларускай дзяржавы, мы шануем духоўныя, культурныя і звычайнія каштоўнасці, створаныя беларускім народам. Асона павінна быць ня толькі свабоднай, але маральнай, грамадзства – ня толькі вольным, але і праўным, дзе кожны чалавек мае праўныя гарантыві прымяняць свае здольнасці і карыстаць з сваёй працой, дзе права стварае магчымасці рэалізаваць шансы кожнаму, нават нямоглому, дзе няма лішніх людзей. Мы шануем грамадзства, у якім сэнсам існаванья ёсьць вечныя ідэалы добра і справядлівасці, павага да продкаў і клопат пра будучыню нацыі. Мы разумеем зъмест нацыянальнага існаванья як працэс духоўнага, гуманітарнага развіцця, як пабудову на моцным грунце, а не на новым месцы, як вырастанье з карэніні, а не перасадку ідэяў.

Мяркую, што мы павінны, нарэшце, удакладніць назну сваёй партыі, згодна з той вялікай нішай, якую мы займаєм, і кансалідавацца ў беларускі і эўрапейскі палітычныя працэсы.

Гісторыя палітычнае дзейнасці паказала, што Беларускі Народны Фront трывала стаіць на пляцформе беларускай адраджэнской ідэалёгіі, абавіацца на традыцыі беларускай палітыкі і нацыянальнай культуры, на кансэрватыўную палітычную каштоўнасці і хрысьціянска-дэмакратычную погляды на грамадзства. Агулам – гэта працы спектар кансэрватыўных, народных і хадэцкіх партыяў. Фront яднае ў сабе погляды і найбольш адлюстроўвае кансэрватыўна-хадэцкую пляцформу. Пазытыўнікі прагматызму, які выявіўся ў апошнім часе ў сувязі з рэсурснай дзейнасцю НДА, — гэта, на мой погляд, аномалія ў Фронце, скок убок, часовая і дастаткова суб'ектыўная з'ява, якая зынкіне са зынкненнем прычыны (спонсарскай падтрымкі «грантавай дэмакратыі»).

На сваёй палітычнай пляцформе мы ёсьць беларуская народная (адраджэнская) партыя кансэрватыўнага кшталту. Умацоўваючы Партыю Фронту, мы павінны ў назве канкрэтаваць яе палітычную сутнасць. Пропанаванае ўдакладненне называе: «Кансэрватыўная партыя – Беларускі Народны Фront», — на мой погляд, добра выяўляе зъмест ідэалёгіі, палітычную шкалу каштоўнасцяў, палітычную нішу і гісторычную прыналежнасць партыі.

Гісторычна (сучасная) частка назвы партыі («Беларускі Народны Фront») як можа быць змененая ні пры якіх аbstавінах. БНФ – гэта ёсьць ужо ад'ектыўны палітычны і гісторычны тэрмін, з якім мы ўвайшлі ў гісторыю і палітыку Беларусі. І ў сусветную палітыку. БНФ ёсьць мы, фронтайцы. Гэтая назва можа зынкніць з нашага ўжытку толькі са зынкненнем самай арганізацыі.

Заканчваючы гаворку пра дадаткі ў Статут, хачу адзначыць дзівое важныя пазыцыі: у Партыі прадугледжана фактычнае двухузроўневая структура функцыянальнае. Гэта суполкі і раённыя арганізацыі суполак з аднаго боку, і непасрэдна кіраўніцтва Партыі (старшыня, Сойм і Ўправа) – з другога. Сплюніячы заканадаўства, мы прадугледзелі і прамежкавы (бюракратычны) узровень. Гэта рэгіянальныя (у тым ліку і абласныя) арганізацыі. Але яны валодаюць толькі каардынацыйнымі функцыямі. Гэта дапаможа нам актывізацца дзейнасць Партыі і адначасна пазбегнуць яе бюракратызацыі ў трэцім прамежкавым (абласным) звяне.

Другая важная пазыцыя датычыць палітычнай эфектыўнасці і кіруемасці Партыі і заключаецца ў тым, што ў пэрыяд выбараў кіраўніка краіны і ў органы ўлады Беларусі Сойм Партыі БНФ (калі Партыя ўдзельнічае ў выбараў) валодае функцыямі непасрэднага цэнтральнага кіраванья: можа прымаць рашэнні па кожным сябры Партыі (выключэнне з арганізацыі, наданыне і пазбаўленне пайнаўтоўства ў інш.).

Такое палажэнне дасыць магчымасць запабегчы авантурызму і некіруемасць ў час выбараў, пранікненню ў Партыю чужародных асобаў з мэтай стаць дэпутатамі і г. д. БНФ ужо мае такі інгатыўны вопыт. Трэба выключыць яго паўтарэнне. Але падкрэслівам: гэтае статутнае правіла дзейнчае толькі ў пэрыяд выбараў і пры ўмове, што Партыя ў іх удзельнічае. Гэта трэба асабліва ўдакладніць у фармулёўцы (гл. раздзел 4, устаўка пасля 20-га абзаку).

\*\*\*

Да ўвагі дэлегатаў Зыезду прапанаваныя праект Праграмы Партыі БНФ і кароткі праект першачарговай Праграмы, альбо Праграмы-мінімум.

Праект агульной Праграмы Партыі БНФ падрыхтаваны на аснове Праграмы Беларускага Народнага Фронту «Адраджэнне», прынятай на III Зыездзе БНФ 30 траўня 1993 года. Скарыстаныя ёсьць структура, тэкст і асноўныя палажэнні, выпрабаваны гісторыяй, часам і практикай палітычнае працы. Разам з тым з тэксту выключаны ўжо не актуальныя і агульнавядомыя сэнтэнцыі, удакладненныя некаторымі пазыцыямі (напрыклад, пра палітыку і з'яўліні з НАТО), дададзеныя новыя тэмы, зроблены акцэнты, пашыраная пляцформа галоўных каштоўнасцяў, сформуляваны азначэнні і палітычныя задачы. Праграма (праект) складзеная на дастатково адлеглы адрэзак часу.

**працяг будзе**

# Інфармацыя в. а. старшыні БНФ Пявона Баршчэўская на сходзе фронтаўцаў 26 верасьня 1999 г.

Шаноўныя фронтавцы, госьці, журналісты!

Пачуцьце адказнасці й не такая частая магчымасць сустрэцца з некаторымі з вас, а таксама даручэнне адсутных тут кіраунікоў Фронту (якія знаходзяцца ў рэгіёнах на сустрэчах з нашымі калегамі) прывялі мяне на гэтую трываліцу. Хачу запэўніць, што аса-біста кожнага з вас я паважаю і менавіта таму мушу раскрыць вочы на тых падтасоўку, а часам і хлусьню, якія скіраваныя супраць мяне аса-біста, супраць аднаго з засна-вальнікаў і стваральнікаў БНФ сп. Вячоркі і некаторых наших калег. Усё, што я буду гаварыць, пацверджана Статутам Партыі БНФ, Програмай БНФ «Адраджэнне», раз-шэннямі зъездаў БНФ, іншымі дакументамі. Нельга пабудаваць на хлусьні й падтасоў-ках ніводную добрую справу.

## Хлусьня №1

*Паважаны сход з'яўляецца Зъездам Партыі БНФ:*

1. Апошні Сойм Партыі БНФ адбыўся 11.09.1999 г. Статут: «Сойм Партыі БНФ... склікае Зъезд Партыі БНФ»

Скліканьне = вызначэнне даты і складу аргкамітэту.

Чэрвенскі Сойм вызначыў дату 31 ліпеня (1 жніўня) — і даручыў арганізацыю IV Зъесду Партыі таму аргкамітэту, што арганізо-ўвае VI Зъезд руху.

Чаму ня быў адкрыты Зъезд 1 жніўня?

Зъезд Партыі фармальна зацвярджае вынік спрадаваць і выбараў: тых сябры Партыі, што выбраны ў кіруючыя органы Руху та-сміным галасаваньнем, перавыбираюцца съпісам у кіраунічыя органы Партыі праз адкрытае галасаванье. Спраба праводзіць падзел, у т. л. разьдзельныя выбары, была асуджана ў 1995 г. разшэнням IV Зъесду руху і II зъесду Партыі. Ніхто такіх прапа-новаў — пра падзел — ні 31 ліпеня, ні 1 жніўня ў Прэзыдыму Зъесду ня ўносіў. Пратакол Зъесду яшчэ не падпісаны, але ёсьць фа-награма. Калі ў 16.10 (тэрмін арэнды залі сканчаўся ў 16.00) я запытаў у Зъесду руху пра перанос II сесіі зъесду на верасень, з залы была папраўка «верасень-каст-рычнік», і яна была кансэнсусам зацвярд-жаная. Ніхто не паставіў тады пытаньня, што трэба адчыняць Зъесду Партыі: не было, за што галасаваць на тым Зъесздзе, і фізыч-на не было часу. Было кансэнсусам дамоў-лены, што дэлегаты Зъесдаў будуть тых самыя. Сп. Пазняк паставіў гэтае пытань-не толькі пасля 20 жніўня, да гэтага ў яго ніякіх прэтэнзій на гэты конт не было (гл. яго факсы ад 12, 16 і 18 жніўня).

2. Дапусьцім, я парушыў разшэнне чэр-венскага Сойму. Але ж Зъесду адкрыты ня быў, а паводле Статуту, Зъесду склікаецца ўсё роўна Соймам!

11 верасьня Сойм у прысутнасці 25-ці з 44-х сяброў Сойму (добрая кворум!), не атрымаўшы ніякіх прапановаў наконт даты Зъесду ад сп. Пазняка сваім раз-шэннем — у поўнай адпаведнасці са Статутам — прызначыў гэтую дату на 30-31 кастрычніка гг.

Як гаварылася, было разшэнне Сойму партыі пра тое, што Зъесду арганізоўвае ар-гкамітэт. Але аргкамітэт да сёняшняга



дня не засядал, і ніякіх зваротаў у аргкамітэт ад імя яго сяброў спсп. Белен'кага, Папкова, Анціповіча і інш. на гэты конт не паступала.

Такім чынам, сёняшні сход ня можа называцца Зъесдам, бо ён праводзіцца ў абы-ход раешэння Сойму на даце і ўвогуле ў абы-ход аргкамітэту.

3. Паводле Статуту Партыі Зъесду «заслу-ховае спрадаваць рэзвізійнай камісіі». Чытаю раешэнне рэзвізійнай камісіі Партыі БНФ ад 25.09.1999 г.:

“Даручыць старшыні Рэзвізійнай камісіі Партыі БНФ сп. Ілюкевічу У. выступіць з дакладам ад імя камісіі на IV зъесздзе Партыі БНФ, які адбудзеца, у адпаведнасці з раешэннем Сойму Партыі БНФ, 30-31 кастрычніка 1999 г.”.

Калі гэта ўстаноўчы зъесду новай партыі, то ён, напэўна, легітимны. Але Партыя БНФ, якая існуе з 30 мая 1993 г., тут ні прычым.

## Хлусьня №2.

*Паважаны сход мае кворум Зъесду.*

Ізноў-такі паводле раешэння чэрвенскага Сойму дэлегатамі Зъесду пераабраныя 44 сябры Сойму Партыі (присутнічае мен-шасцьць), 4 сябры рэзвізійнай камісіі (не присутнічае ніхто) = разам 48, і абраныя дэлегаты ад 260-ці акругаў. Агульная коль-касьць дэлегатаў павінна складаць у ідэа-ле  $44+4+260=308$  дэлегатаў. Але часовыя пасьведчаныні дэлегатаў Зъесду партыі былі выдадзеныя 1 жніўня прыкладна 200 вылучэнцаў ад акругаў. Да таго ж былі спробы давыбраць або перавыбраць не-каторых зь іх. Так ці інакш колькасць вылучаных дэлегатаў на Зъесду ня можа быць меншай за 250! Кворум у пачатку любога зъесду 2/3 ад выбранных дэлегатаў — г. зн., ня менш як 165! Такой лічбы няма, калі не рабіць фальсифікацыі. Да таго ж, на гэтую тэму ёсьць дакумэнты.

Як засвядчылі ў адмыслова дасланых ва-Управу паведамленнях кіраунік Магілёў-

скай абласной арганізацыі А. Фёдарап, яго калегі з Бабруйску, Ліды, іншых гарадоў, у арганізацыях, якімі яны кіруюць, ніякіх легаль-ных выбараў дэлегатаў на т. зв. Зъесду Партыі 25 верасьня не праводзілася. Была распаў-сюджана заява кірауніку шэрагу буйнейших арганізацыяў Фронту, выказана асу-джэнне ідэі «альтэрнатыўнага Зъесду».

## Хлусьня №3.

*Гэты сход у якасці зъесду падтрымлі паважаныя людзі, у прыватнасці Васіль Быкаў.* Зауважце: у гэтай зале няма праф. Грыцке-віча. Амаль няма ў зале й тых, хто ўвайшоў у 1988 г. у заснавальнікі БНФ.

Цяпер наконт Васіля Ўладзімеравіча Бы-кава. Я звязваўся зь ім учора позна ўвечары, па тэлефоне з Управы. Ён пац-вердзіў, што яму тэлефанаваў сп. Пазняк і пытаў, ці ён застанецца ў складзе Сойму Партыі й Руху. Сп. Быкаў адказаў, што застанецца, калі ня будзе дзеяньяў, скіраваных на раскол, на падзел Фронту. Мяне ён прасіў перадаць, што ён будзе і ў ад-ным, і ў другім Сойме, калі Зъесду і Партыі й руху пройдуць скансалідавана без разьбежкі ў часе. Іншая інтэрпрэтацыя яго слоў — гэта падтасоўка, спроба прыкрыцца імем выдатнага чалавека.

*Хлусьня №4 распаўсюджаная ў лісьце сп. Папкова, накіраваным без узгадненія з кірауніцтвам партыі ў пакете ці не да кожнага з вас перад Зъесдам. Сп. Папкоў скрыстаў ліст сп. Шушкевіча да кірауніцтва Фронту, дзе намякалася на нейкіх кірауні-коў Фронту, што быццам бы ўступілі ў сэ-паратныя перамовы з уладай і нешта яшчэ там такое нарабілі. У размове са мной і сп. Вячоркам сп. Шушкевіч пацвердзіў, што сп. Папкоў прыдумаў у сваім лісьце-дадат-ку і падставіў туды зусім ня тых прозвішчы. Пра гэта Шушкевіч сказаў і сп. Папкову па тэлефоне 23 верасьня і ў факсе, які даслаў кірауніцтву 25 верасьня г. г.*

**працяг на стар. 6**

# Інфармацыя в. а. старшыні БНФ Пявона Баршчэўскага

## пачатак на стар. 5

Непрыгожа, сп. Папкоў, займацца падтасоўкамі, як і непрыгожа няўклюдна апраўдваща, спіхнуць на іншых свой несумяшчальны са знаходжаннем у Фронце ўчынак, пра які (на падставе канкрэтных дакументаў) былі праінфармаваны сябры Сойму й кіраўнікі Менскай абласной ды менскіх раённых радаў!

Думаю, суполка, у якую ўваходзіць сп. Папкоў, дасцьць належную ацэнку гэтым учынкам.

**Хлусція № 5 – быццам Старшыня Фронту меў права адхіліць мяне ад выкананія абавязкаў Старшыні БНФ «Адраджэнні» і Старшыні Партыі БНФ.**

Вы ведаецце, я два разы раней падаваў у адстаўку. Але згодна з рашэннем V Зыезду руху, прадубляваным рашэннем III Зыезду Партыі, «у выпадку немагчымасці выкананія сп. Баршчэўскім абавязкаў Старшыні па прапанове Старшыні Сойм вызначае новага выканаўцу абавязкаў Старшыні». Сойм два разы не падтрымаў маіх заяваў, і я заявіў, што мушу выконваць гэтыя абавязкі да зьездаў. Але й на I сесіі Зыезду руху мая адстаўка – вы ведаецце – пакуль што прынята галасаваннем не была. Зъезд жа партыі, як вядома, не пачынаўся. У парушэнніне вышэйгаданых рашэнніяў зъездаў 1997 г. загадчык канцыляры Управы сп. Юхно выдаў пачатку Партыі БНФ сп. Беленькаму, на што ён без майго дазволу права ня меў. Пытаюць аб гэтым учынку сп. Беленькага абавязкова будзе разгледжана чарговым Соймам Партыі БНФ.

**Хлусція № 6 – быццам я ня меў права склікаць Сойм Партыі БНФ II верасьня гг.** Усе Соймы Партыі БНФ, у т. л. чэрвенскі й верасьнёўскі гг., якія вырашаюць пытанні IV зъезду Партыі, склікаліся мною, бо апаратыўнае кіраванніне рухам і партыйнай паводле ўзгаднення са сп. Пазыняком (прапанова написана яго ўласнай рукой!) і рашэнніяў ліпенскіх Соймаў 1997 г. было ўскладзена на мяне. Калі гэта аспрэчваць, то ўсе Соймы Партыі з 1997 г. былі нелегітимныя, нелегітимныя і рашэнні чэрвенскага Сойму аб скліканні IV зъезду Партыі, нелегітимныя і дакументы, на падставе якіх Мін'юст на днях перарэгістраваў Партыю БНФ.

Так можна дагуляцца да поўнага зынішчэння партыі дэ-юрэ!

**Хлусція № 7 – быццам бы Баршчэўскія выкананія нейкія ўмовы на перамовах ад імя Партыі БНФ пры пасярэдніштве АБСЭ і заслугоўвае за гэта жорсткага пакараньня.** У факсе ад 18 жніўня сп. Пазыняк піша: «На жаль, працягваеца працэс развалу палітычнай дзейнасці БНФ. 12 жніўня я выклала сп. Баршчэўскаму тэзы ўмоваў, пры якіх Фront мог бы ўдзельнічаць у перамовах з рэжымам, прасіў хутка абмеркаваць пытанніне і прыняць рашэнніне. Аднак прапановы не абмяркоўвалі. Быў падпісаны канфармісцкі «мэмарандум»... і г. д.

А цяпер – наколькі гэта праўда, бо факс сп. Пазыняка ад 12 жніўня я, на шчасьце, захаваў, як і свой адказ сп. Пазыняку, пасланы ў той жа дзень сп. Юхно і атрыманы Старшынём. Вось што стаяла ў факсе сп. Пазыняка: <пропуск у тэксьце, — рэд.>. И больш нікіх умоў! Мой адказ быў наступны: <пропуск у тэксьце, — рэд.>.

Цяпер скажыце, чым я заслужыў заведамы нагавор і паклён у свой адрас?

**Хлусція № 8 – быццам бы я ня ставіў пытанніне аб узмасценні незалежніцкай пазыцыі ў міжпартийных асноўных Палажэннях пляцформаў.**

Гэтыя пункты ёсьць і ў апублікованых Палажэннях пляцформы. Але 25 жніўня, выконваючы рэкамэндацыю Управы Сойму Партыі, менавіта я ўнёс дадатак да Пляцформы, алे ён ня быў прыняты на тых паседжаннях, дзе Партыю БНФ прадстаўляў (і нават адзін раз старшынстваў) сп. Беленькі. Мною ж быў падрыхтаваны на гэту тэмку тэкст Заявы (апублікованы бязь зменаў у друку), падпісаны некалькімі партыямі – ўдзельнікамі перамоўнага працэсу. З-за канфлікту сп. Беленькага са сп. Шушкевічам (я вымушаны быў іх мірыць) напачатку, дарэчы, Шушкевіч гэтай заявы не падпісаў, а пасля маіх і сп. Вячоркі ўгавораў прыслалі факс, што далучае свой подпіс. Гэта факсы, а не эмоцыі, усё было пры съведках!

У той жа час я, калі ўдзельнічаў у міжпартийнай нарадзе яшчэ 12 жніўня, сказаў сп. Гайдукевічу, што яго ўдзел у апазыцыйнай фракцыі я не падтрымаю ад імя Фронту. Гайдукевіч з гэтым пагаджаўся, прасіў толькі, каб я моцна супраць не агітаваў. Я не нясу адказнасці за тое, што на нарадзе без майго ўдзелу сп. Гайдукевіч быў зачічаны ў апазыцыйнэ афіцыйна.

Мэтай падпісання мною вядомага Мэмарандуму аб перадачы пайнамоцтваў на фармальнае зацверджанніне складу дэлегаціі Вярхоўнаму Савету (але не Прэзыдіуму і тым больш не сп. Ганчару!) было адсячэнне пэўдаапазыцыйных арганізацій ад ўдзелу ў перамовах на баку апазыцыі.

Дарэчы, Вярхоўны Савет сваім рашэнніем 19 верасьня зрабіў тое, што я ад яго чакаў, – зьяўль з сябе адказнасць за «апазыцыйнэ» Гайдукевіча й завізаваў склад дэлегаціі, сфармаваны самім 7-ю (без ЛДПБ) партыямі! Так што падпісанне Мэмарандуму было правільным і мудрым крокам і «канфармісцкім» (як яго называе сп. Пазыняк у факсе ад 18 жніўня) ніяк не было – якраз наадварот. Бо ў выпадку з Гайдукевічам Вярхоўны Савет якраз паправіў канфармісцкае рашэнніне прадстаўнікоў партыі!

**Хлусція № 9 – быццам бы па палітычных матывах Сойм БНФ II верасьня «расправіўся» з адказным сакратаром сп. Крываротам і каардынаторам Управы сп. Папковым.**

Пра ўчынак сп. Папкова я ўжо згадваў – Сойм атрымаў адпаведную інфармацыю. Што да сп. Крыварота, то ёсьць дакумэнты, што съведчаць пра тое, што сваю пасаду ў Фронце ён выкарыстоўваў часам – мякка кажучы – не па прызначэнні (сябры Сойму гэтыя дакумэнты чыталі, у т. л. і сп. Беленькі). Ад пасады на Сойме 11 верасьня ён быў адхілены аблішынай *пераважнай* бальшынёй галасоў пры прысутных у зале 34-х сябрах Сойму руху і 24-х – Сойму Партыі!

Дарэчы, аналягічны дакумэнты паступілі днімі ад аднаго фронтаўца і ў адносінах да іншага прысутнага тут сакратара Управы: будзем пытанніне высьвятляць, бо ў гэтым выпадку яшчэ не хапае такіх-сякіх папераў.

Калі хто з паўнапраўных дэлегатаў Зыезду захоча атрымаць дадатковую інфармацыю па гэтым пытанні, я гатовы яс дасць да пачатку легальнай працы Зыезду. Фронт я можа быць прыкрытым для дзейнасці, не звязанай са Статутам, і хадакоў па гэтых пытаннях тут быць не павінна!

Вышэй у сваім выступе я прыводзіў толькі ўдакументаваныя факты. Цяпер крыху эмоций. Для чаго спатрэбіўся гэты сыр-бор з нестатутным скліканнем гэтага Зыезду?! Сойм 11 верасьня да самага канца сваёй працы чакаў прапановаў для абмеркавання.

Нарэшце, мякка кажучы, недакладнасць (не хачу ўжываць тут слова хлусція) № 10. Назаўтра пасля заканчэння першай сесіі VI Зыезду Фронту сп. Пазыняк цвёрда заявіў, што ён пераабраны старшынём. У Статуте запісана, што рашэнні Зыезду прымаюцца большасцю галасоў, а выбары праводзяцца таемна.

Што ж такое большасць галасоў? Савецкая юрыдычныя слоўнікі гэтага не тлумачылі (паняцце было неактуальнае). Даўдзіца звязаніца да замежных аўтарытэтных крніцаў. Самы даступны тут інтэрнэтавскі энцыклапедычны слоўнік Word Net тлумачыць: *Majority 2. (in an election) more than half of the votes (syn: absolute majority)*: (пры выбарах большым палава галасоў). На Зыезьдзе былі зарэгістраваны 1 жніўня 332 дэлегаты, узялі бюллютэні 315, сапраўдных бюллютэні было 312. Сп. Пазыняк набраў 156 галасоў – гэта значыць ні ў адным выпадку ня больш паловы!

Аналягічнае тлумачэнне дае слоўнік Ўэбстэра. 2. *The greater number; more than half; more than half of the votes (bigger lot, bigger за палову; большасць галасоў выбаршчыкаў).*

Тым ня менш, растлумачыць неадназначнасць або няяснасць у Статуте БНФ афіцыйна можа толькі Зыезд БНФ, а не Пазыняк, не Баршчэўскі і ня Ўэбстэр. Тому афіцыйнага выніку выбараў 1 жніўня яшчэ няма.

**Хлусція № 11 – паміж сесіямі Зыезду Сойм неправамоцны.**

У нас ужо былі зъезды зь дэзвюма сесіямі. IV зъезд БНФ «Адраджэнні» і II зъезд Партыі БНФ. У прамежку адбываліся паседжанні Сойму (у Файні Ціханаўны ёсьць пратаколы, у нас – гуказапіс), якія вёў сам сп. Пазыняк, і тады ён Сойм нелегітимным не называў. Цяпер тое самае. Дэлегаты, што прысутнічалі напрыканцы паседжання Зыезду 1 жніўня памятаюць, як перад закрыццем сесіі я сказаў: «Сойм і іншыя органы працуюць надалей да другой сесіі Зыезду. Ці будуць пярэчанні?» Пярэчанні не было.

Наконт магчымасці рэарганізацыі дзеянняў і існавання Фронту і наконт даты зъездаў. Старшыня, на жаль, ня вынес сваіх прапановаў ні на Сойм, ні на Управу, ні на Рэвізійную камісію, не было афіцыйнай прапановы абмеркаваць гэта ў нізовых структурах.

Як можна прымакаць рашэнніне па такім кардинальнім пытанні, якое старшыня называў «*новым адзінствам*», усебакова яго не абмеркаваўши легальнымі органамі руху ды партыі? Адзінства ж *новае*, а ўвядзенне новага заўсёды патрабуе ўсебаковага аб-

меркаваньня. Магу сказаць, што 4 на-  
меснікі Старшыні руху і Партыі лічаць, што  
трэба захаваць status quo. Гэта кліачы і  
многія рэгіянальныя кіраўнікі, шараговыя  
фронтавуцы (тэксты некаторых зваротаў вам  
знаёмыя). Падзелу – або *новага* адзінства –  
пакуль што не падтрымалі Соймы руху і  
Партыі, што праходзілі 11 верасьня, а ў па-  
седжаньні ўдзельнічалі і праф. Анатоль  
Грыцкевіч, і Артур Вольскі, і праф. Алець  
Астроўскі, і Мікола Пачкаеў, і Іван Савер-  
чанка, і Яўген Скочка, і многія іншыя! Як  
можна ўсё гэта ігнараваць? Чаму нельга  
нармальная сабрацца ў вызначаны Соймам  
тэрмін 30-31 кастрычніка (наступны Сойм  
можа дату ў зъяніць, калі трэба) і выра-  
шыць пытаныні: хто набярэ большасць, той  
і будзе мець прыярытэт перад меншасцю.  
Ніхто не зъбіраеца палітычна зынішчаць  
сп. Пазняка: як толькі ён будзе мець маг-  
чымасць алэрратыўна кіраваць Фронтом і  
Партияй, гэта магчымасць будзе дадзена  
праз скліканье нечарговых зъездаў. За  
правядзенне асобных зъездаў руху і  
Партыі сёй-той ў Маскве атрымае зоркі на  
пагоны – пра гэта забываць ня трэба!

**Шаноўныя сябры!**

Удумайцеся, чым вам давядзенца зай-  
мачца ў бліжэйшы час: падзелам пячатак,  
сядзібаў, дакумэнтаў, маёмасці і, самае  
галоўнае, — сяброў! Гэта выб'е Фронт з  
працоўнай каляіны надоўга, калі не назаў-  
жды – успомніце і заклік маладафронтаву-  
цу. *Проста* дзяліць на паперы, у жыцці  
гэта – адны канфлікты, адзін распад. Я па-  
вярджаю свой цвёрды намер дзеля канса-  
лідацыі не ўваходзіць у склад наступнага  
Сойму. Хай тое самае зробяць, напрыклад,  
і спес. Папкоў, Крыварот, Чэхольскі, Ха-  
дыка, яшчэ хто. Няхай новае кіраўніцтва  
знойдзе баланс узаемадачыненіяў.

І апошняе. Я быў адным з тых кіраўні-  
коў Фронту, што выказвалі занепакое-  
насць і незадаволенасць ня выверанымі  
юрыдычна дзеяннямі сп. Ганчара падча-  
прэзыдэнцкай кампаніі ў сакавіку-траўні  
гг.; гаварыў гэта яму афіцыйна ад імя Фрон-  
ту, падпісаў пісьмовыя пратэсты.

А цяпер адкажыце на пытаныне — чым  
жа лепш дзеяніні тых, хто праз парушэнне  
Статуту імкнецца правесці патрэбныя ім-  
рашэніні ў Фронце?

Добра і лягічна пабудаваныя артыкулы  
пра «нацыянальна-вызвольную» і «каляні-  
яльную апазыцыю», апублікованыя сп.  
Пазняком, сп. Старчанкам, разасланыя сп.  
Папковым па фронтавых структурах. Усё  
вельмі гладка і прыгожа. Але задумайцеся:  
чаму прадстаўнікі «каляніяльной апазыцыі»  
сядзяць працяглы час у турме, зынікаюць  
бяз съеду або й нечакана паміраюць пры  
навысьветленых абставінах, а прызнаны  
лідэр нацыянальна-вызвольнага руху інфар-  
муе 14 верасьня лукашэнкаўскі Мін'юст,  
што Баршчэўскі ўжо, маўляў, не выкананы  
абавязкаў старшыні. Неяк дробязна ўсё гэта  
і не падобна, даліг, да нацыянальна-вы-  
звольнага руху.

Будзьце разважлівыя і... асыцярожныя,  
бо ламаць, як кажуць, не будаваць – тым  
больш, калі ня менш як дзесяць разоў ісціна  
была парушана.

Думаю, што гэты сход будзе карысным  
сэмінарам на тэму «Што такое Статут дэ-  
макратычнай арганізацыі і як яго выкон-  
ваць».

Дзякую.

Я, Рыгор Барадулін,  
прызнаю Статут БНФ  
«Адраджэнне» і Статут

Партыі БНФ бяз  
усялякіх зъменаў і ў  
тым ліку ў назове  
партыі. Гатовы  
працаўцаць у Фронце й  
ягоных органах, калі

Зъезд Партыі і руху  
пройдуць адначасова і  
выберуць агульнае  
кіраўніцтва. Я быў, ёсьць і буду  
супраць расколу  
Фронту. Ні пры якіх  
варыянтах. Толькі  
адзінства – нашая сіла!

Рыгор Барадулін

28.IX.99

Менск

Я, Рыгор Барадулін.

Кропікаш стаўгут БНФ  
«Адраджэнне» і Статут  
Партыі БНФ бяз усеялых  
зъменаў і ў тым ліку ў  
назове Партыі. Гатовы  
працаўцаць у Фронце і ягоных  
органах, калі зъезд Партыі  
і руху пройдуць адначасово  
і выберуць агульнае кіраў-  
ніцтва. Я быў, ёсьць і буду  
супраць расколу Фронту.  
Ні пры якіх варыянтах.  
Толькі адзінства – нашая  
сіла!

Рыгор Барадулін

28.IX.99

Менск

**Дакумэнты****Кіраўніцтву Беларускага Народнага Фронту****Шаноўныя сябры!**

Асобныя сябры БНФ, спасылаючыся на  
наш адкрыты ліст, авбінавачваюць тых, у  
адрас каго мы не накіравалі ніякай заўвагі.  
Хачу яшчэ раз падкрэсліць, што Грамада  
зайсёды ставілася і ставіща зь вялікай па-  
вагай да Фронту як арганізацыі, якая заў-  
сёды ішла ў авангардзе барацьбы за бела-  
рускую незалежнасць. БСДГ ні ў якім вы-  
падку не зъбіраеца ўмешвацца ва ўнутраныя  
справы Фронту і спадзяеца, што лідэ-  
ры БНФ у гэты складаны для нашай Баць-  
каўшчыны час здолеюць пераадолець дроб-

ныя амбіцыі і захаваць адзінства.

Спадзяюся, што кіраўніцтва БНФ адлю-  
струе сваю прынцыпавасць ня толькі ў  
дискусіях з грамадоўцамі і не ў самазабой-  
чым авбінавачванні адзін аднога, а зойме  
канкрэтную і прынцыпавую пазыцыю па  
пытаныні стаўленія да перамоваў з рэжы-  
мам, а пры адпаведных умовах і на саміх  
перамовах.

Старшыня Цэнтральнай Рады Беларус-  
кай сацыял-дэмакратычнай Грамады

Станіслаў Шушкевіч

**Прамакол паседжаньня рэвізійнай  
камісіі Партыі БНФ 25 верасьня 1999 г.**

У складзе камісіі 4 сябры.

Прысутнічалі:

Ілюкевіч У. – старшыня

Сябры камісіі

Бартлаў Л.

Мухіна Л.

Алсутнічай: Жданюк З.

Парарадак дня:

1. Падрыхтоўка да 4 зъезду Партыі БНФ.

Слухалі:

Аб дакладзе Рэвізійнай камісіі Партыі БНФ  
IV зъезду Партыі БНФ.

Па пытаныні выступілі:

Ул. Ілюкевіч, які праінфармаваў сяброў  
камісіі пра раашэнне сойму Партыі БНФ  
ад 11 верасьня 1999 г. аб прызначэнні но-  
вой даты IV зъезду Партыі БНФ на 30-31  
кастрычніка 1999 г. і аб неабходнасці пад-  
рыхтоўкі новага дакладу камісіі з улікам  
часу, што прайшоў пасля папярэдне на-

значанай даты зъезду.

Л. Мухіна, якая працавала выступіць на  
зъездзе 30-31.10.1999 г. з дакладам ад імя  
Рэвізійнай камісіі Партыі БНФ старшыні  
камісіі сп. Ілюкевічу У.

Л. Бартлаў, які падтрымаў працавану  
Л. Мухінай.

Вырашылі:

1. Даручыць старшыні Рэвізійнай камісіі  
Партыі БНФ сп. Ілюкевічу У. выступіць з  
дакладам ад імя камісіі на IV зъезду  
Партыі БНФ, які адбудзеца, у адпавед-  
насці з раашэннем Сойму Партыі БНФ,  
30-31 кастрычніка 1999 г.

Вынікі галасаваньня.

«За» – 3,

«Супраць» – 0,

«Устрымайся» – 0.

Старшыня камісіі У. Ілюкевіч  
Сябры камісіі: Л. Бартлаў, Л. Мухіна

# Даслоўна Прэс-канфэрэнцыя кіраўніцтва Кансэрваторыўна- хрысьціянскай партыі Беларускі Народны Фронт

пачатак на стар. 2

Самае шырокое представительство у нас было, было представлена из всех вобласцей, фактически больше за 100 районных и гарадзких наших структур. И эта таксама вельми важны паказчик, что людзі разумеюць ситуацию, якая адбываецца, і разумеюць, што палітыкі трэба зймацца больш прафесійна. Грамадзкі рух — гэта адно, а палітычная партыя — гэта іншае. Людзі на месцах гэта ўсьвядомілі.

Учора пасыль Зыезду быў праведзены Сойм, на якім сфармавана Управа Партыі БНФ. Адказным сакратаром Управы Партыі БНФ прызначаны Анатоль Крывярот. Таксама на паседжанні Сойму прызначаны трох дзеючых сакратары — Віктар Каролік, Уладзімер Раманцоў і Алеся Чэхольскі. Далей, я думаю, будзе пашырацца кола сакратарыяту.

**Пытанне:** — Ці лічыце вы, што ўчастнікі Зыезду стаў арганізацыйным афармленнем расколу калісці існуючага адзінага Фронту, бо вашая ўнутрыфронтаўская апанэнтыня ўдзельнічала ў гэтым Зыездзе? Ці будзеце Вы ўдзельнічаць у Зыездзе, які прызначаны на 30 кастрычніка?

Юры Белен'кі: — Шаноўнае спадарства! Я думаю, што тая інфармацыя, што даў сп. Чэхольскі, ясна съведчыць аб тым, што на Зыездзе практычна быў представлена ўесь спектар Партыі Беларускага Народнага Фронту — ядро, бальшыня нашай партыі. Той факт, што прысутнічалі асобы, якія з'яўляюцца маральным сумленнем Беларусі, той факт, што ў вельми добрай сяброўской атмасферы прайшоў гэты Зыезд, што была прынятая Программа і ўнесеная тым ўдакладненіні, якія часам не спрыялі працы Беларускага Народнага Фронту як арганізацыі, як партыі. Вы ўсе ведаеце, што ў апошні год, асабліва, у нас быў пэўныя проблемы. Эта гаворыць, што хутчэй наадварот — мы выйшли на новыя якасны ўзровень у рэструктурызацыі работы нашай арганізацыі. Адбылася рэструктурызацыя, дзе, калі раней аснова была — гэта рух Беларускі Народны Фронт «Адраджэнне», то цяпер аснова — гэта з'яўляеца партыя, што, фактычна, de facto і было. Думаю, што вы ня будзеце аспрэчваць, што аснова дзеянасці была ўсё ж палітычная, хаця мы ніколі не адмаяўлялі культурніцкую, асьветніцкую, экалагічную і г. д. дзеянасць. Таму я не могу зараз сказаць, як пойдуть далей працы, але асабіста я вельми ўсьцешаны, як учора прайшоў Зыезд і што так добра і з разуменiem, галоўнае — канструктыўна, адбылася абмеркаванье і Статуту, і Программы. Была бачная вельми вострая зацікаўленасць людзей, што гэтыя змены вельми насыпелі, што патрэба была велізарная ў тым, каб упарадковаць гэтыя адносіны ў руху і партыі. І таму гэта дасягнула вельми

добра аптымізм, што гэта стане асновай пераўтварэння для таго, каб наш рух не калоўся, а, наадварот, набіраў абароты і развіваўся. І плёну ад нашай дзейнасці пасыль такай рэструктурызацыі, на мой погляд, будзе нашмат больш.

**Пытанне:** — Ці будзеце Вы ўдзельнічаць у Зыездзе?

Юры Белен'кі: — Натуральна, таму што Зыезд ня скончыў сваёй працы. Зыезд БНФ «Адраджэнне» прыпыніў працу, правёў толькі першую сесію. Нам трэба яшчэ вырашыць шмат пытанняў на Зыездзе грамадзкой арганізацыі — даабраць Сойм, на месцыкаў і г. д. Кіруючыя органы ў нас яшчэ не сфармаваныя — абрани толькі старшины.

**Аляксандр Чэхольскі:** — Я хацеў дадаць, што дата правядзення Зыезду будзе яшчэ ўдакладніцца пры перамовах, таму што гэта яшчэ не канчаткова...

**Мікалай Анцулевіч:** — Там накладка ж зь Дзядамі...

**Аляксандр Чэхольскі:** — Там ёсьць акцыі, у якіх заўсёды мы ўдзельнічаем — гэта Дзяды, і таму я думаю, што менавіта па даце правядзення другой сесіі Зыезду пры правядзеніні адпаведных перамоваў гэта дата будзе ўдакладнена. Эта яшчэ не канчатковы варыант, хачу звязніць вашу ўвагу.

**Мікалай Анцулевіч:** — Я яшчэ хачу дадаць наконт атмасфэры Зыезду. Ня трэба думаць, што нейкая там у нас унутраная апазыцыя ёсьць. Можа, лічыць нехта, што яна ёсьць, але сама атмасфера гаварыла аб тым, што гэтак званых апанэнтаў нават ні разу не ўзгадвалі, не пэрсаніфікавалі па прозвішчах нават. Увогуле, словаў «апазыцыя», «супрацьстаянне» — і не было. Ніякага паранання са Зыездам рухаўскім, які паўтара месяца таму адбыўся. Калі сказаць, то адзін раз толькі прозвішча аднаго з апанэнтаў узгадвалася і то ў пляне канстататыўнага дзеяньня, не ў адмоўным пляне нават. Пагэтаму атмасфера зусім іншая была, чым на тым Зыездзе ў жніўні месяцы.

**Пытанне:** — Ці ўжо вырашана, якім чынам будуть будавацца далейшыя адносіны вашай партыі з іншымі кіраўнікамі Фронту, якія не прынялі учора Зыезд? Як гэта пытанне можа быць вырашанае?

Юры Белен'кі: — Першым адказаць на гэтае пытанне, я хацеў праінформаваць шаноўных журналістаў. Вы ведаеце, сапраўды, у нас узынілі менавіта арганізацыйныя пытанні. Дарэчы, на Зыездзе канстатавалася, што мы павінны стварыць моцную арганізацыйную камісію, якая б з'яўлялася гэтым пытаннямі. І калі відавочна стала, што па многіх наших акцыях праца бускую, ёсьць праблемы, пачаўся пошук, як з гэтай ситуацыі выйсці. І тут, канешне, розныя быў падыходы. Нехта бачыў пры-

чыну ў тым, што наш старшыня знаходзіцца за межамі Беларусі. Другая частка шукала іншых падыходаў, больш канструктыўных, каб знайсці аптымальную мадэль функцыянавання нашай арганізацыі. І, можа вы памятаце, калі яшчэ напярэдадні Зыезду нашага руху пачалі паступаць прарапановы, у прыватнасці ад апанэнтаў Зянона Пазыняка сп. Фёдарава, іншых, паступілі прарапановы аб ўдакладнені функцыяў. І гэта, у прынцыпе, лягічна было б. У нас, скажам, у нашых дакументах не было такога вызначэння функцыяў, пэрсанальных абавязкаў і г. д. старшыні і астатніх структур. Відавочна, што такая патрэба была. І было прарапанавана ўдакладніць функцыі Пазыняка, прычым абмежаваць яго такім чынам, каб ён з'яўляўся стратэгічнымі пытаннямі, пытаннямі агульнапалітычными, пытаннямі замежнай палітыкі, і каб быў створаны Палітычны камітэт у Беларусі, які б больш актыўна вырашаваў пытанні тут, менавіта ў Беларусі.

Вось такая прарапанова паступіла да Зянона Пазыняка. І Зянон Пазыняк гэту прарапанову прыняў. Самае дзіўнае, што потым адбылося. Калі Зянон прыняў прарапанову сваіх апанэнтаў, ведаеце, гэта было друкаванае, апанэнты тады прарапанавалі іншую мадэль, якая гучала прыкладна так, што Зянон Пазыняк павінен стаць толькі ганаровым старшынём без анікіх рэальных рычагоў уплыву на арганізацыю. Тады ўжо тут не пагадзілася большая частка, бяру съмеласяць такое сказаць, большая частка ня толькі кіраўніцтва, але й шаррагоўцаў Фронту. Ведаючы якасці, дзлавыя здольнасці Зянона Пазыняка, яго аналітычны розум, палітычную інтуіцыю і г. д. Выкідаць за борт гэтага чалавека было б, па-рускі кажучы, «такім расточительствам», такай асобай, можа быць, кожная партыя магла быць ганарыцца, а тут прарапануецца праста за борт!

Натуральна, што гэтая прарапанова не магла быць прынята. Тады, калі гэтая прарапанова была адкінутая, Зянон Пазыняк прарапанаваў іншую мадэль — стварыць Кааліцыю БНФ на канфэдератыўных умовах. У нас ёсьць адзінства мэтай, але ёсьць іншыя падыходы да таго, як рэарганізаваць нашу працу, каб гэтых мэтай дасягнуць. На мой погляд, гэта была вельми добрая ідэя. Калі мы ідзем рознымі шляхамі, але каардынуйем сваю дзеянасць, узгадняем і дасягаем яе. Але чамусыці гэта было патрактавана як прарапанова расколу.

Магу сказаць, што пасыль першай, пасыль другой прарапановы мы апанэнтам прарапаноўвалі — дайце свае прарапановы! Што ж рабіць, відавочна, што папярэдняя дзеянасць кульгала на абедзве нагі, былі праблемы, усім відавочныя. Дайце які плян рэструктурызацыі, што з вашага боку? Нічога. Нічога!



№ 7, верасень 1999 г., наклад 299 асобнікаў  
Распаўсюджваецца бясплатна на правох  
унутранай дакументацый.

У нумары скарыстаная выява Пагоні з тытульнага аркуша Статута

Вялікага Княства Літоўскага 1588 г.

Адрас для пісцаванья: 220006, Менск, а/c 27

E-mail: bpf\_news@politician.com

в.а. рэдактара Віктар Івашкевіч